

Самапомач Самафотас

Двутыднёвы беларускі папулярна-гаспадарскі часапіс.

№ 18 (71).

Год VI.

Вільня.

10.XI.1937 г.

РЭДАКЦЫЯ:
Вільня, Полацкая
вул. № 9—4.
Рэдактар прыймае
ад гадз. 9 да 11 ран.
АДМІНІСТРАЦЫЯ
Вільня, Завальная
№ 1.

„Стараства коопэрацыя“

Што з коопэрацыяй у нас ня ўсё ў парадку, асабліва ад часу, калі быў уведзены ў Польшчы „новы“ закон аб коопэрацыі (з 1934 г.), „Самапомач“ пісала ўжо ня раз... Каб нам хто не закінуў, што робім мы гэта знейкіх укрытых прычын, падаём ніжэй даслоўныя выпіскі з апісаньня спосабаў „працы“ ў Нясвіскім павеце, зъмешчанага ў газэце „Kurjer Wileński“ з дня 3 г. м., у артыкуле „Spółdzielcość stareścinska“.

„...Віцэстараста Гурскі ў ліпні і жніўні ў казённым аўтамабілі (дармовая бэнзына) адведаў па чарзе гміны, дзе чакалі яго сумысьля сабраныя солтысы. Гаварылася моцная, прамова аб патрэбе заснавання паветавай коопэратывы і аб канешнасці належаньня да яе ўсіх бяз вынятку грамадаў. Кожны солтыс па гэтай адправе варочаўся дамоў з выразным наказам: „кожная грамада мусіць даць па 100 злотай“.

На сабраньнях грамадаў ня многа гаварылі. Солтыс казаў выразна:

— Ад вышэйшай улады гэта прыказана і трэба прыняць.

І прынялі. Некаторыя пра-
бавалі пратэставаць:

— Ня хочам новага падатку!
І знайшлася нават такая грамада ў Сіняўскай гміне, каторая адмовілася прыступіць „дабравольна“ да коопэратывы, сарганізаванай стараствам. —

Прыпомнілі сабе відаць аб залеглых падатках, аб неўраджаю, што няма за што купіць дзесяцім школьніх кніжак і не хадзелі даць грошаў. Солтыс вылазіў са скуры. Бядак бачыў мусіць выкіненым сябе з пасады, бачыў сябе ўжо прад суровым абліччам войта, віцэстарасты...

— Дык пан так пачынаеш, пане солтысе...

Пастанавілі ня даць і спаткала іх кара... боская. А так. Праўдападобна зусім выпадкова ў вёсцы гэтай грамады зьявіліся паліцыянты (кажуць, што двух) і пачалі сьпісываць карнія пратаколы за каміны, за адходжыя мясцы, бруды і г. д. Бабы пачалі лямэнтаваць, закідаць мужыком глупоту!

Хутка паслья сяляне сабраліся ўзноў і пастанавілі... „дабравольна і г. д.“

У некаторых грамадах Нясвіскіх сёлаў пастаноўленыя 100 злотаў на „коопэратыву пана старасты“ (гэтак людзі кажуць) пастанавілі падзяліць на гектары, у іншых „на каміны“. Выпала ў сярэднім па златоўцы на гаспадарку.

Ня ўсе аднак хочуць плаціць. Пастанавіць, так, пастанавілі, бо быў наказ з-гары, але да плачэння йшчэдалёка.

— Дык што-ж будзе? — пытаюся барадатага Андрэя, які вінаваты новапаўсталай коопэратыве 1 златоўку і ня хоча яе плаціць.

— Хто гэта можа знаць, што будзе.

— Кажуць, што будуць сысківаць праз паліцыю — дадае іншы.

— Як прыйдзе паліцыянт, дык кожны мусіць даць. У нас без паліцыі не абыйдзеца — дапаўняе трэці.

Словам, атмосфера нямілая, настрой невясёлы...

„Набраўшы“ гэткім спосабам сяброў да паветавай коопэратывы, віцэстараста склікаў сабраныне для выбару управы. Усяляк кажуць аб гэтым сабраныні. Цьвердзяць-жа, што выбіралі тых, каторых жадаў віцэстараста або проці каторых нічога ня меў... Першы старшыня управы зрокся. Тады назначылі (ня выбіралі, а назначылі — *прыпіска тлумача*) п. Корзона, лясынічага радзівілаўскіх лясоў. Старшынёй нагляднай рады ёсьць віцэстараста Гурскі.

Гэткая гісторыя паўставання паветавай коопэратывы ў Нясвіжы з ініцыятывы і пад прымусам віцэстарасты...

Для мясцовага насельніцтва справа становіцца тымбольш няясная, што на авшары павету існуе ўжо коопэратывная арганізацыя... Дзіўна, што „коопэратыва пана старасты“ пачала сваю дзейнасць ад сільнага процідзеяньня („zwalczenia“) проці існуючых у павеце коопэратывных пляцовак. „Дабравольным“ сябром найкатэгорычней забаронена належаць да іншых коопэратывных арганізацый, якім або пастаўлена выразнае дамаганьне ліквіда-

вацца і зъліцца з коопэратывай паветавай або выносіцца з павету.

“Коопэратыва пана старасты” мае апірацца на 100-злотавых паёх грамадаў, на 1000-злотавых паёх гмінаў і на ўчастыці паветавага сойміку — разам на 100-тысячным капітале „собскім”. Апрача гэтага ёсьць надзея пазычкі 200 тыс. зл. ды надзея заўладаць маемасцю Земляробскага Сындыкату...

Насылдкі гэткіх старастаўскіх методаў арганізаваныя коопэратывы, калі гаварыць аб настроях мясцовага грамадзянства, непажаданыя пад кожным узглядам...

Даволі съцвердзіць, што вышэй апісаныя методы дэпульярызуюць ідэю кооперацыі на вёсцы, адстрашаюць яе, шкодзяць акцыі гаспадарчай і грамадзкаму ўсьведамленню на абшары павету. Калі-ж нарэшце гэта зразумеюць?

Пэўна-ж, усё гэта кепска! Але сто раз горш, што нас, якія знаем „крыху“ больш „красак“ з нашай кооперацыі, нас—паўтараем — усё гэта ані чуць ня дзівіць. Так, мы ўжо да гэтага прывыклі.

І сумна і праўдзіва.



„Самапомаг“ за дарма!

Хочучы памагчы нашай беларускай перадусім моладзі, якая жадала-б паглыбіць свае пазнанні з земляробскай гаспадаркі і ня мае на гэта адпаведнай літаратуры, рэдакцыя „Самапомачы“ пастановіла ДАРМА раздаць частку гадавікоў „Самапомачы“ за мінулыя гады паміж тыхіх сталых падпішчыкаў, якія прышлоць нам адну залатоўку на пакрыцьцё коштам перасылкі.

А знача, што да 1.XII сёл. аплаціць падпіску за сёлетні 1937 год і прышле акрамя таго залатоўку на перасылку, той акрамя сёлетняга часапісу дарма атрымае ішчэ два гадавікі „Самапомачы“ за мінулыя гады. Да рассылкі маём гадавікі за гады: 1933, 1934, 1935 і 1936. При перасылцы грошай трэба паказаць з якіх двух гадоў хто хоча атрымаць гадавікі. Хто цэлую сёлетнюю падпіску аплаціць, а хоца атрымаць гадавікі з мінульых гадоў, той павінен прыслаць толькі адну залатоўку, з азначэннем „на гадавікі“.

Дык карыстайце з рэдкай аказіі, якая больш не паўторыцца. Паведамце аб гэтым сваіх суседзяў і знаёмых. Ведайце, што кожны гадавік гэта самастойная гаспадарская чытанка: знайдзеце там цікавыя і карысныя рады аб гаспадарцы палявой, сенажатнай, гадаўлянай, малачарскай, вэтерынарнай помачы, аб хатнай гаспадарцы, жаноцкай і г. д. — Карыстайце!

Выдавецтва «Самапомачы».

Вільня, Завальная 1.

Канфіскату „САМАПОМАЧЫ“ № 16 суд не зацьвердзіў

Акружны Суд у Вільні паведаміў нашу рэдакцыю пісьмом з дня 28 кастрычніка сёл., што на паседжанні сваім гэтага-ж дня разглядаў справу канфіскаты „Самапомачы“ № 16 з дня 10.X.1937 г. і пастановіў канфіскату адкінуць.

У мотывах свае пастансвы суд кажа: „Sąd nie dopatruje się w końcowym ustępie artykułu p. t. „Polesie,” umieszczonym w dwutygodniku białoruskim „Samapomac” cech przestępstwa, przewidzianego w art. 170 K.K., bowiem treść jego nie wykracza poza ramy dozwolonej krytyki. Poruszenie w prasie kwestii celowości i słuszności kolonizacji Polesia przez przybyszów nie może, zdaniem Sądu, wywołać niepokój publiczny pośród tamtejszej ludności, a jedynie uczynić powyższą kwestię przedmiotem rozważania przez miarodajne czynniki.“

U krainie tysiač vaziorau

(Jak žyvuć sialanie ū Finlandyi).

Na poúnačy ad ziemlaū Bielarusi, za finskim zálivam Bałtyckaha mora razlohsia abšyrny kraj Finlandya, ci jak sami Finy — žychary hetaha kraju siabie nazyvajuć — *Suomi**). Nazyvajecca heta staronka hetak dziela taho, što tam sapraüdy wielmi šmat vady: aprača Bałtyckaha mora, jakoje abmyvaje Finlandyu z záchadu i z paúdnia, u samym kraju naličajuć nia mienš 64.000 (šaściedziesiaci-čatyroch tysiač!), jakija razam zajmajuć prastor 40.464 kv. klm. Hety prastor vodaū pieramiešany z vahromnistymi abšarami lasoū i kamennych paloū nadaje krainie panury, surovyy vyhlad. Ab vyhľadzie kraju sviedčač výrazna j nastupnyja ličby:

Ahulny prastor Finlandyi vynosič 388 tysiač kvadratnych kilametraū. Bolš jak try čećvierci hetaha abšaru (76 prac.) pakryty lesam; 15 prac. ahulnaha abšaru kraju heta niažytki. Tolki 5½ prac. jośc ziamlly pryhodnaj da ziemlarobskaha abrablaňnia, 1,2 prac. — sienazaciaū i 1,3 prac. — pašbišča. Usiaho-ž nasielnictva ū Finlandyi naličajuć sianoňnia 3.760.000 duš, z čaho kala 400.000 švedaū, rešta — finy.

Jak widač, sama pryroda nia lišnie cackalasia z narodom Suomii. I sapraüdy, hety narod, jaki sianoňnia slyvie z najvyšejšaj ziemlarobskaj kultury, da

svajho stanovišča dajšoū darohaj wielmi ciažkoj. Užo ū XIII stahodždzi jon dastajecca pad uładańnie susiednich (praz mora) Švedaū, z jakimi dzielić losy praz piać z lišnim stahodždziaū (da 1809 hodu). Vojny Švecyi z Rasiejaj, jakija kančalisia dahavorami z 1721, 1743 i ürešcie z 1809 hodu akančalna pieradali Finlandju pad panavańnie caroū rasiejskich, katoryja nadali joj spačatku konstytucyju, nazyvajučy siabie „kniaziam Finlandzkimi“. Usio heta adnak ani čuć nie pierashadžała tym-ža carom ahraničvač svabodu Finlandcaū, jak tolki traplałasia da hetaha jakaja-niebudz mahčymać. I choć u 1903 h. była spyniena finskaja konstytucyja, to ednak da hetaha času narod byū užo na hetulki dašpiešy kulturna i palityčna, što nie paddaūsia pieramozie čužoj siły. Na kolki ūdačna jon pry hetym baraniūsia vidač choć-by z taho, što Finy nia prymali ūčaścia ū sušvietnaj vajnie, u jakoj tapiłasia ūsia Rasieja. Nia dziva dziela taho, što Finy ūžo 6.XII.1917 h. abvieścili svaju niezaležnaśc.

Ale jašče paru słoū ab prošlaści Finaū.

Finy — narod pachodžania manholskaha, pasvačanyja z madziarami. Za čas svajho doūhaha padniavolnaha žycia jany nia to što žyli biednym žyciom, ale j zusim byli stracili svoj nacyjonalny voblik. Davoli skazač, što da XVIII stahodždzia Finy blizu skrož pazarbvalisia navat svaje rodnaje movy — ūžywajučy movy švedzkaj. Finskaja mova tady ličylasja movaj „prostaj“, usie chinulisia ū bok movy švedzkaj, bo

*) pafinsku suo aznačaje vadu, bałota, a mi — ziamlu, rallu.

Што, як і калі радіць?

(Земляробская тэхніка).

Трэба падняць земляробскую культуру!

Няраз мы ўжо казалі на гэтым месцы аб тым, як з кожным годам становіца на нашай беларускай вёсцы ўсё цясньей і цясньей. Каб увесы гэты натурадльны прырост выкарміць, трэба падыймаць ураджайнасць нашых палёў і сенажаці, бо аб пашырэнні вузкай ніўкі трудна сяньня гаварыць. А што палі нашы даюць сяньня значна меншы ўраджай, чымся напр. палі недалёкіх нават, а тымбольш дальшых суседзяў гэта-ж аж надта добра ведама. Даволі сказаць, што заграніцай карова — пэўна-ж ня кожная — дае 3, 4, а нават больш тысяч літраў малака, а ў нас? З бядой выцісьне адну тысячу літраў, рэдка — больш.

Другая справа, якая кідаецца, ці праста б'е ў очы, калі параўнаць гаспадарку загранічную з нашай, гэта вялікая нясталасць ураджая нашых палёў: адзін год уроціць нават нічога сабе, а там, то высушыць, то вымачыць. Шкодна адбіваецца недастатак ці надбытак дожжу і ў гаспадарках заграніцай. Але там гэта розыніца бывве толькі нязначнай. Вытлумачыць гэта можна толькі тым, што там — а мясцамі і ў нас — земляробская культура стаіць высока, а ў нас пераважна нізка. Зэтрымаймася ж дзеля таго над тым, што мае ўплыў на падняцце культуры і падумайма, што трэба зрабіць, каб і праца нашага чалавека на зямлі давала

больш карысці.

Ня цяжка заўважыць, што загранічныя гаспадаркі — думаю тут аб Заходній Эўропе — маюць свае палі здрэнаваныя: мокрыя мясцы асушенныя, лішне сухія — наводненыя. Дзякуючы гэтаму там кожную вясну поле хутчэй абсыхае, алаграваецца, раней абсейваецца. Гэтым „прадаўжаецца“ лета і адначасна прысьпяшаецца, быццам падгняеца сам рост усія расылінныя. Далей, на гэтах прыгатаваных і добра ўгноеных палёх ня сеецца зьдзічэлае насеніне, а ў хлявох не гадуеца ніякая нязнаная, выпадковая жывёла: усё там ёсьць расове, заводнае, бо гэта толькі аплачвае людзкую працу.

Ня будзем тут застанаўляцца над тым, чаму загранічны земляроб робіць так, а ня інакш, чаму дрэнуе свае палі, гноіць іх штучнымі гнаймі, падбірае расове насеніне, жывёлу і г. д. Тут даволі сказаць, што так ёсьць. Бо мы тут хочам толькі паказаць на прычыну, дзеля якой загранічны земляроб што-год мае ня толькі вышэйшыя ўраджай, але гэтыя ўраджай там кожны год блізу роўныя. Там можна толькі гаварыць аб ураджай большым ці меншым, але аб не-ураджай мовы няма.

Вялікую так-же роль адыгрываюць і адпаведна ўложенія пладазмены (севазвароты). Пашныя расыліны ў культурных гаспадарках

заграніцай займаюць прыблізна 2, а нават 3 разы гэтулькі месца, як у нас. Гэта знача, што збожжа, якое звычайна сеецца па расылінах пашных, прыходзіць на поле значна лепш прыгатаванае. Паводле афіцыяльных падлічэнняў толькі адна чацвертая нашых збажавін сеецца на добра выбраным у севазвароце месцы, а трэы чацвертыя высейваюцца на мясцох неадпаведных, найчасцей — збожжа па збожы. Дзеля таго аднак, што жыта ў нас займае калі 80 прац. усяго прастору абсеенага збожкам, дык ясным становіцца, як гэта абніжае ўраджай. Ведае аб гэтым кожны практычны гаспадар.

Дзеля таго, каб падняць земляробскую культуру і гэтым самым каб павялічыць даходнасць працукцыі расыліннай і жывёлагадоўлі, трэба — агульна кажучы — палі дрэнаваць, асабліва там, дзе ёсьць канешным асушеніне; далей, стасаваць штучныя гнаі, сеяць заводнае насеніне і г. д. Вымагае гэта значных укладаў грашмі, а на гэта чалавек наш вельмі бедны. Трэба дзеля гэтага пачынаць ад таго, што ніякага ўкладу грашмі не патрэбует, г. з. ад улажэння правільнага севазвароту, з асаблівай увагай на расыліны пашных. Гэтак ня толькі прыгатуем адпаведнія варункі для расылін збажовых, але й значна павялічым запасы пашы, што карысна адб'еца на даходзе з жывёлагадоўлі. Пры ведамай ашчаднасці нашага дробнага перад усім селяніна пазволіць гэта яму з часам перайсьці да іншых формаў гаспадаравання, больш дасканальных. Адкладаць-ж гэтага сягніня ніяк ужо ня можна і прыступіць да назначаных зъменаў трэба ўжозараз.

jana była „panskaj“. Zdawałsia-b usio straćana. A vot-za nie!

Zabyüşsia byť, praüda, narod svaje mowy, ale žyła jšče ū im tradycyja, zavarozanaja ū herojskich narodnych kaskach-bylinach („sagach“). I stałsia dziva: hetyja „sagi“, sabranyja finskim piśmienikam-budzicielem Haljašom Lönnort’am u zborniku „Kalevali“ zbudzili narod da novaha žycia. Choć bolšaśc narodu ū heny čas (druhaja pałova XVIII stahodździa) ūžywała jšče mowy švedzkaj, choć pašvedzku jšče pisali takija finskija paety, jak Rumberg, choć pašvedzku jšče navučali ū škołach, nia vyklučajučy finskaha universytetu, zasnavanaha jšče ū 1640 h. ū Tarku (pašvedzku Abo), to ūžo ū 1775 h. paustaū pieršy finski časapis „Sajma“. Uśled za hetym paustaū inšyja placoüki adradženskija, paustaže Instytut finskaj kultury (1831 h.), pieratvorany paźnjej (1884 h.) u histaryčny muzej, paustaže narodny teatr (1874 h.), narendzajecca mahutnaja finskaja kultura. I heta voś kultura stałsia niepieramožnym pancyram, ab jaki ražbilisia ūsie natuhi prahnych susiedziaū zavaładać finskim narodam, finskim krajem. A što heta byla sapraudy kultura, a nia niejki vypadak, ci nienaviśc da susiedziaū, vedać z taho, što ū rašučuju chvilinu supolny narodny Dom budavalni nia tolki sami finy, ale žyvučyja na finskaj ziamli švedy; davoli ūspomnić, što arhanizataram i pieršym kiraūnikom finskaj zbrojnaj siły byť nia fin, a šved — maršał Mannheim.

A ciapier da spraū haspadarskich. Jak užo było

skażana, Finlandia, ci pafinsku — Suomi jość pierad usim krajem lasoū i vodaū. Ziamli prydronaj da abrablańnia sposabam haspadarskim jość wielmi mała. I choć samoha nasielnicva jość tak-ža mała (na 1 kv. klm. tolki nia ceļyja 11 čałaviek), to adnak uvieś kraj jość vybitna drobna-ziemlarobskim. Vidać heta z padziełu typa haspadarak: haspadarki, jakija majuć mienš, jak 2 ha, zajmajuć 3.3 prac. usiaho abšaru vornych hruntoū, 72.000 haspadarak. Adna čačvietaja vornaha abšaru (108.642 haspadarak) znachodzicca pad haspadarkami ad 3—10 ha. Haspadarak, jakija majuć ad 10 da 25 ha jość kala 52 tysiač, ad 25 da 50 ha majuć 12 tysiač haspadarak (8.4 prac.) i panad 100 ha — tolki 827 haspadarak, jakija zajmajuć 6.1 prac. usiaho ziemlarobskaha prastoru Šviedčyc heta, u jakich varunkach zmušany pracawać finskija sialanie. I mima taho 60 prac. usiaho nasielnicva Finlandy zajmajecca ziemlarobstwam. A dziela taho, što takija drobnyja haspadarki nia mohuć prakarmić vialikaj čaści pracujučych na ich ludziej, dyk liški pracoūnych ruk znachodziać dadatkavaje zaniaćcie na staranie, pierad usim u lesie. Całkom z pracy ū lesie ūtrymořujucca dalšyja 25 prac. usiaho nasielnicva, tak što ziemlarobstva i lesavodztva dajuć pracu dla 85 prac. usiaho nasielnicva kraju.

(Kaniec u nastupnym numery).

K.



Добры кампост.

На іншым месцы сяньняшній „Самапомачы“ была мова аб tym, як мы на сваю некарысьць асталися ўзадзе за заграніцай у способах гаспадараванья і што гэтыя спосабы часта можна вельмі выдатна паправіць не выдаючы нават граша, а прыкладаючы толькі крыху добрай волі і не шкадуючы для самога сябе працы. Ня можна аднак гэтак пабольшиць запасы гною, без якога нашы палі ня родзяць. А tymчасам на палёх, а tym-больші каля гаспадарскай хаты ўсюды поўна розных адпадкаў, якія без дагляду марнуюцца за нішто, а якія маглі-б пры добрай волі даць вельмі цэнны натуральны гной, які называецца кампостам. Аб кампосце мы ўжо пісалі таксама няраз. Але прыпомнім аб ім і сягоння, хоць-бы дзеля таго, што ў фахова-земляробскіх газетах зьявіўся „новы“ спосаб прыгатаванья кампосту. З апісаньня гэты спосаб выглядае гэтак:

На полі, якое думаєм пагнаіць кампостам, выбіраем адпаведнія месца, заслонене ад сонца дрэва-мі ці ўзгоркам. Разворываем на гэтым месцы плошчу ў два да двух з паловою мэтраў ушырку, а ўдоўж-кі — колькі хопіц матарыялу на прыгатаванье кампосту. Спульх-неная зямля, а так-же прагнаная пасярэдзіне адводная баразна да-памагае доступу паветра ў захо-жаны на гэтым месцы кампост. Паслья тонкімі слаямі ўкладаем

усякія прыгодныя на кампост ад-
падкі, як бульбоўнік, на зялёна
скошаны лубін, усякае пустазельле
і г. д. Гэткі пласт паліваем гной-
най жыжкай (мачой) і праз нядоў-
гі час пасыпаем на парашок змо-
латай вапнай да тае меры, каб
спад вапны нічога ня выставала.
На гэткі вапнай прыкрыты пласт
сыплем пласт другі таксама як па-
пярэдні, толькі прыкрываем яго
апрача таго тонкім пластом хляў-
нога гною. Далей, з трэцім пла-
стом паступаем так, як з першым,
з чацьвертым так як з другім і г. д.,
аж пакуль ня вырасце капец
уышкі са 2 мэтры. Калі ўжо гэткі
капец гатовы, дык абсыпаем і аби-
ваем яго зямлёй ці торфам, каб у
сярэдзіну не даходзіла за шмат па-
ветра, ад якога ўвесь кампоставы
капец не фэрмэнтаваўся-б (ня прэў-
бы), а толькі высыхадзі-бы.

Удача гэткага кампосту залежа
ад таго, як скора ён прыгатаўляе-
ца. Таму ўсе матарыялы павінны
быць загадзя прыгатаваны. У гэт-
кіх варунках хоць фэрмэнтация ад-
бываецца вельмі хутка, то аднак
ніякіх страт, асабліва страт азоту
ня будзе, бо для яго замкнёныя
ўсе дарогі, праз якія ён мог бы
ўцякаць у паветра.

На вясну, як толькі зямля раз-
мерзье, трэба гэтак прыгатаваны
кампоставы капец перакапаць, пры-
кідываючы ў яго, калі ёсьць, па-
крысе кампосту съпелага, перапрэ-
лаго. У гэткім съпелым кампосце
ёсьць шмат карысных бактэрыяў,

каторыя хутка пачынаюць сваю працу і быстра размнажаюцца.

Гэтак прыгатаваны кампост мае ў сабе вельмі шмат распускальна-
га ў вадзе перагною, аб надзвы-
чайна добрым уплыве каторага мы
ўжо анагдай таксама пісалі. Дзеля
таго, што гэткі перагной знахо-
дзіцца і ў гнаі хляўным — у штуч-
ных гнаёх распускальнаага пера-
гною зусім няма! — дык ясна, што
добры кампост можа цалком доб-
ра замяніць гной хляўны, не га-
ворачы ўжо аб гнаёх штучных
(парашкох), ад якіх ёсьць значна
лепшы.

Кампост раскідываєца па по-
лі як толькі можна найрауїней і
прыкрываєца звычайной бараной,
хочь лепш прыкрыць яго бараной
спранжыновай ці культыватарам.
Заворываць кампосту ня трэба і ня
можна дзеля таго, што бактэрый ў
зааранай зямлі перасталі-б праца-
ваць, а некаторыя, больш хуткія,
нават прыплацілі-б гэта жыцьцём.
Гэта свомасьць кампосту пазвале
карystаць з яго на вясну, калі ўсякая
ворка часта ёсьць вельмі шкоднай.

Два гады ўжо выходзяць „Wiadomości Białoruskie,” які стала інфармуюць польскую прэсу ўсе найвышэйшыя ўстаноўы ў Польшчы і беларускім жыцці, абы нашай долі нядолі. Акрамя падзеяў агульна-беларускіх, „Wiad. Biel.” зъмяшчаюць і правленыя матарыялы з жыцця нашай вёскі, якіх пішэце ў рэд. „Wiad. Białoruskich” Вільня, Завальная 1) карэспандэнцыі абіковых здарэннях з беларускага жыцця і ў Вашай ваколіцы. Пісаць можна па-беларуску.

Інж. Ад. Клімовіч.

Асновы земляробскай эканомікі.

12)

Купіць ці ўзяць у арэнду?

Пры канцы нашых агульных разважаньняў аб элемэнтарных падставах арганізаваньня й кіраваньня земляробскай гаспадаркай, скажам яшчэ колькі слоў аб тым, у якіх варунках выгадней гаспадарку купіць, а ў якіх — узяць у арэнду. Для шмат каго гэта пытанье ёсьць зусім лішнім; наўперед для тых, хто гаспадарку сваю атрымаў у спадку па бацькох ці наагул з чыйго-колечы дараваньня. Для такіх спадкаемцаў гэтыя ўвагі важны на гэтулькі, што і спадкаемца звычайна мусіць сплачываць часць спадку, якая належала спадкаемцам іншым — братам, сёстрам.

Але спадак ня ёсьць адзінай формай набыцьця гаспадаркі, а прынамся гэта форма нас тут найменш цікавіць. Нас тут цікавіць пытаньне, што лепш мae зрабіць чалавек маючы пэўную суму грошаў: цi купіць за іх гаспадарку, цi ўзяць яе ў арэнду?

Зразумелая рэч, што маючы ў кішані напр. 10.000 тыс. залатовак, на ўласнасць можна набыць гаспадарку значна меншую, чымся калі-б з гэтай самай сумай пачаць гаспадарыць на арэндзе. На падставе доўгаглетніх і дакладных абрахункаў ведама, што з тым самым капіталам у кішані можна ўзяць у арэнду гаспадарку ў тро разы большую, чымся можна было-б за гэтыя самыя гроши купіць на ўлас-

насьць; напр. 15 гектараў замест 5-цёх. Зьяўляеца цяпер пытаньне, што лепш: арэнда ці ўласнасць? Каб адказаць на гэта пытаньне, прыгледзымося на хвіліну, што дae арэнда, і што дae гаспадарка на ўласнасць? Арэнда лепш аплачвае людzkую працавітасць і апрацэнтаванье капіталу, асабліва, калі гаспадар мае адпаведнye прыгатаванье тэорэтычнае і здольнасці арганізацыйныя й гандлёвыя. Гэткі чалавек на большым куску мае больш магчымасці разьвіць свае здольнасці, мае большы размах, які ў аканчальнym разрахунку дae больш карысць. Разыкоўnай стараной арэндаванья гаспадаркі ёсьць нясталасць цаны зямлі. Падчас калі падымаецца цана зямлі, падымаецца й арэнда; гэта, натуральна, абцяжвае кошты вытворчасці арэндатарам часам вельмі значна, падчас калі ўласніка гэта падвышка зусім не датыча, а на выпадак, калі-бы ён у гэту пару хацеў сваю зямлю прадаць, дык нават яшчэ і ўзбагаціцца. Але з другога боку рызыкe і ўласнік зямлі на выпадак, калі цана на яе абліжыцца.

А што дае валаданьне гаспадаркай на ўласнасць? Дае яно перад усім большуюсталасць і незалежнасць. Іграе пры гэтым большую роль мамэнт псыхічны чым чыста гаспадарскі. У натуры людзкой ёсьць нешта ўроджанае быць „гаспадаром на сваім съметніку“ і распараджацца там усім паводле свае волі. Гэта „туга па зямельцы“, „па гаспадарскай незалежнасці“ часта ня мае пад сабой гаспадарскіх падставаў і няраз была прычынай поўнага гаспадарскага ўпадку, асабліва для тых, што змораныя жыцьцём гарадзкім кінуліся „гаспадарыць“, у пракананьні, што „земля сама родзіць.“

Пасьба па канюшыне.

З-за недахопу пашы шмат дзе пасуць на канюшыне, па сабраньні расыліны ахароннай (як авёс, ячмень). Няма ў гэтым нічога благога, трэба аднак зрабіць гэта так, каб не зашкодзіць канюшыне. Як ведама, канюшына ўсейваецца ў якое-небудзь збожжа, яравое ці азімае, і дзеля таго на першы пачатак расыце вельмі памалу. Толькі паслья таго, як збожжа здыймецца з пня, калі да канюшыны знайдзе доступ сонца й паветра, пачынае яна расыці значна хутчэй. Чым пагода будзе лепшай, тым лепші хутчай будзе расыці канюшына, асабліва калі палье пралётны даждж.

Кожная расыліна, а знача й канюшына, разывіваецца ня толькі ў часыці надземнай, але й у часыці падземнай, г. зн. ў карэнні, чаго чалавек ня бачыць, бо жыццявыя працэсы зямля прад ім закрывае. Расыліна расыце адначасна карэннем і частка надземнаю. Калі-ж абарваць лісьце, дык карэннне перастае расыці да таго часу, пакуль гэта лісьцё не адрасьце. Абрэзанае карэннне расыліна стараецца адгадаваць; але калі гэта ёй ня ўдасца, дык такая расыліна гіне. Зразумелай дзеля таго ёсьць спрэвай, што пасьвіць па канюшыне трэба асьцярожна, каб не пашкодзіць маладых расылінкаў, бо ведама, што пры пасьбе жывёла зъядзе верхнія зялёныя часыці (съцёблы і лісьце).

Трэба так-же памятаць яшчэ

аб аднай справе. Збліжаецца зіма. Ад таго, як расыліна перазімуе, у вялікай меры залежа ўраджай будучага году. Практыка зімы 1936-37 году паказала, што найлепш перазімавалі засевы раннія, якія добра закарэнліся. І наадварот, позныя і слаба разывітая засевы вельмі пачярпелі як ад маразоў без сънегавой прыкрыўкі, так і ад съцюдзёных вясьняных вятроў. Шкоды былі так вялікія, што ў некаторых мясцох трэба было як азіміны, так і канюшыны заараць.

Усе вышэй ўспомненныя абставіны мусімо мець на памяці, калі пасеемо ўвосені. Дні ўжо съцюдзёныя, а былі ўжо й сільныя прымарзкі. Карыстаць з пасьбішча можна ўжо толькі праз тры-чатыры гадзіны а паўдні. Пры кароткім дню расыліны растуць вельмі павольна, а калі здарыцца дзень съцюдзёны, дык і сусім не растуць. Дзеля таго больш-менш ад пачатку лістапада трэба станоўка перастаць пасьвіць на канюшынішчы ўсякі жывы інвэнтар, каб маладым расылінам даць магчымасць разывіць прад зімой сваё карэннне й лісьцё. Бо чым сільнейшыя, больш закарэненныя ўвойдуць расыліны ў зімоўку, тым лепш перазімуюць і больш адпорна ператрываюць непамысную пагоду.

Асабліва станоўка трэба перастаць пасьвіць на канюшыне авечкі й козы. Як ведама, авечка выгрызае расыліну вельмі нізка, калі самай зямлі. Калі авечкі пройдуць па канюшыне памалу, дык каню-

Зъмена пашы.

З прычыны слабага ўраджаю нашых расылінай, у шмат мясцох прыядзенца ўжываць пашаў прывозных, фабрычных, пры стасаванні якіх трэба захоўваць асьцярожнасць; у праціўным выпадку наступае нястраўнасць, што ў кароў, як ведама, кепска адбіваецца на іхній дойнасці. А гэта ўжо ёсьць чистая страта.

Найсмачнейшая страва, калі яна не зъмяняеца, дык чалавеку з часам прыядзенца: нормальны чалавек, звычайна, патрабуе стравы мяшанай, раз расылінай, раз мясной. Інакш гэта справа стаіць у жывёлы, арганізм каторый прыспасабляеца да тэй пашы, якую ён дастае. І калі гэта паша раптам зъменіцца, дык страватраўчы аппарат ня ўмее адразу новай пашы пераварываць, прывыкаючы да яго толькі па пэўным часе. Пакуль-жа арганізм да гэтага ня прывыкне, ён ня можа належна ўсяго даванага корму выкарыстаць, што ў рэзуль-

шына паслья выглядае быццам выгаленая брытвай. Натуральна, такая канюшына патрабуе шмат часу, каб ачухацца. Калі здарыцца зімная восень ці рання зіма, дык заходзіць небясьпека, што канюшына не паспее адрасьці, увойдзе ў зімовы супачынак аслабленай і лёгка можа загінуць нават пры слабых маразох. А рызыкаваць земляроб не павінен, бо шансаў на выигрыш тут няма ніякіх.

Паз.

Другой небясьпекай куплянья гаспадаркі на ўласнасць ёсьць задўжаньне на выкуп самай зямлі, без аглядкі на капітал арэнды і абаротны.

Аб справе куплі ці арэнды гаспадаркі можна гаварыць вельмі шмат. Усё аднак зводзіцца да таго, каб перасьцерагчы прад наследкамі нясьведамага залажання ў доўг дзеля высьненага „супачынку на вёсцы.“

Шырэй можа гаспадарыць той, хто прыступае да гаспадаркі з большым запасам ўласнае гатоўкі. Можна пры гэтым прыняць за правіла, што той, хто мае добрае гаспадарскае прыгатаванье тэорэтычнае й практичнае і хто да гаспадаркі мае ўроджаныя здольнасці („ахвоты“ тут бывае за мала!), а пры гэтым знаходзіцца ў самай сіле да працы, той блізу заўсёды найлепш зробіць, калі пачне з арэнды большае гаспадаркі. Натуральна, арэнда такая павінна быць неперавышаная, а ўмова добра апрацаваная, выразная.

Калі-ж хто мае даволі ўласнае гатоўкі, каб гаспадарку купіць на ўласнасць, дык павінен кіраўца гэтымі выпрабаванымі спасцярогамі, якія можна ўважаць за правілы:

Апрача цаны за самую толькі зямлю з будынкамі, трэба йшчэ канешна памятэць аб гэтак звальным капітале арэндатара: інвэнтар жывы (ўсякая жывіна), гаспадарскія машыны, снасьць, капітал абаротны (гаспадарскія запасы і гатоўка на зварт), а няраз і капітал расылінай. Вышыня капіталу арэндатара ў парыўнанні з капіталам зямлі ня бывае сталай і залежа ад разьмераў саме гаспадаркі. У сярэднім аднак прынята рахаваць, што капітал арэндатара раўненеца 25 проц. (аднай чацвертай час-

ці) капіталу самага грунту, ці ў 5, а нават 8 разоў перавышае самую арэнду гэтага грунту. Гэту суму капіталу арэндатара (живёла, машыны, снасьць, запасы, гатоўка) трэба мець канешна, каб пусціць купленую гаспадарку ў рух. Інакш гаспадарка такая ня только ня можа даць якогасці дажды, але наадварот, пажырае ўложаны ў яе капітал.

Мала ёсьць аднак сягоныя такіх людзей, што могуць купляць гаспадарку за гатоўку; найчасцей карыстаюць з крэдыту ў розных установах. У самым пазычаныні няма нічога благога. Трэба толькі пазычанымі грашмі ўмелы карыстаць і — ніколі ня кіравацца засадай „бяры колькі даюць.“ Абмінаючы тут з канешнасці пытаньне аб тым, якая розньіца паміж яўнымі крэдытовымі установамі і крэдиторамі прыватнымі, трэба зазначыць, што ніколі ня можна браць на гаспадарку большага доўгу, як 50 проц. (палавіну) ўсяе ейнае вартасці. Там-же, дзе ўстанаўлена сплата доўгу на часыці (на раты), там ня можна прыймаць вышэйших гадавых сплаты, чым колькі выносіць самая толькі арэнда гэтае гаспадаркі. У праціўным выпадку такі гаспадар хутка апыніцца ў такім бязвыходным палажэнні, што ня будзе магчы заашчадзіць з гаспадаркі гэтулькі, колькі павінен сплаціць доўгу. На большыя гадавыя сплаты, чым колькі выносіць самая арэнда, можа сабе пазволіць толькі той, хто прадбачыць цалком пэўны прыплыў гатоўкі ня з купленай на доўг гаспадаркі, а з жарол іншых, напр. з гаспадаркі ўласнай, з нейкага заняцця пабочнага і г. д.



таце ёсьць тое-самае, як быццам гэта жывёла недаядзала-б ці праста галадала. У дойнай жывёлы ў такім выпадку наступае абніжэнне дойнасьці.

Гэтая свомасьці арганізму жывёлы і ейнага страватраўчага апарату трэба мець на ўвазе наўперед пры зъмене пашы. Шкодных рэзультатаў такай зъмены ўнікнем тады, калі зъмена ня будзе раптоўнай а толькі павольнай. Выясньім гэта на прыкладзе:

Калі па аблічэнні запасаў якой-небудзь пашы, напр. кармовых буракоў, выясньіца, што іх хопіць толькі на 10—15 дзён, і паслья прыйдзеца перайсъці на бульбу, дык порцыю буракоў трэба зъмяншаць адразу, дадаючы пакрысе бульбы. Штодзень зъмяншаем даваную порцыю буракоў і павялічываем порцыю бульбы. Гэткі ступнёвы пераход ад аднае пашы да другое павінен адбывацца павольна, так што калі ўрэшце прыходзіцца перайсъці на пашу „новую”, дык арганізм жывёлы на гэту пашу вывае ўжо цалком прыгатаваны і тады ня вывае, ўжо нікіх забурэнняў.

Яшчэ больш асъцярожным трэба быць пры пераходзе да пашы, якой дагэтуль наагул жывёла ніколі ня ела, асабліва ж такой, якая зъяўляецца проціўнатуральной.

Як ведама, для прадукцыі маляка канешній ёсьць паша багатая на бялкі. Дагэтуль стасавана была паша выключна расылінная, як вотрубы, макухі і г. д., каторая також мелі ў сабе шмат расылінных бялкоў. Але пашы гэтая, пры сягоньняшніх цэнах на масла за дарагія, не аплачваюцца. Пачалі шукаць іншыя пашы сконцэнтраваныя, пры гэтым зъяўрнулі ўвагу на муку з крыві. Бялок з гэтай муки ёсьць лёгка страўны, а галоўнае ў два разы танейшы чым бялок з пашаў расылінных. Але якраз дзеля таго, што карова ёсьць жывёлай траваяднай, а крывяная мука паходзіць з жывёлы, а знача ёсьць страўай з группы мясной, зъяўляецца падазрэнне, што карова гэтай муки ня будзе есьці. На падставе досьледаў было аднак съцверджана, што карову крывянай мукою карміць можна, з тым толькі варункам, што ў дзені яна будзе дастаўваць ня больш паўтара кілограма (цияляты дастаюць палову) і што прывучаць да гэтай муки будзем карову вельмі павольна. Першы дзень даём ёй напр. 50 грамаў, па двух-трох днёх порцыю падвышаем да 75 грамаў, па дальшых двух-трох днёх — да 100 грамаў і г. д., так што праз 2 тыдні такая карова будзе магчы ўжо бяз шкоды скармліваць паўтара і нават два кілограмы ў дзені. Жывёла ёсьць вельмі чулай на смак і запах даванай пашы, ня хоча ёсьці пашы іншай, калі яна значна розніцца ад пашы папярэдній. Калі аднак гэта новая паша мала розніцца ад папярэд-

Kutok dla haspadynia

Listapad u hadoūli kurej.

Pamiaščenie: Kali ū kurniku na 1 kv. m. (metr ušyriki i metr udoūžki) jośc 4 tolki kurycy, dyk možna ich užo zusim nia vypuskać na dvor, jak tolki pačaūsia śnieh, maroz i niepahoda. Vypuskać-ža ich stul tady tolki, jak jośc sonca.

Chvaroby: Vielmi pašyranaj u listapadzie kuračaj chvarobaj jośc katar abo dyfteryja. Chvoryja na dyfteryju kury chrypiać. Treba tady 4 tabletki chinoliny raspuścić u 1 litry vady i raspylačom abpyrskivać usich kurej.

Nosnaść: Usie biaz vytniatku sioletnija rańnija kury pavinnny nieścisia. Katoraja-ž kuryca nie niasiecca, takoj nia varta trymać. Kab pabolšy nosnaść, treba ašviateleńnie kurnika pradoūžyć da 12 hadzin (Peūna-ž heta apłačvajecca tolki ū kurnikach bolšych). Kožnaja kuryca pavinnna žniaści ū miesiac najmienš piać jajec.

Vybar: Kali dahetul nieparezanya ci niepradadzienja jośc ūsie niepatrebnyja pieňuki (piatuški), dyk u hetym miesiacy treba taki vybar užo kaniešna i akančalna skončyć. Treba vyracać ci vypradać usich kurej, jakija nie adpaviadajuć nastupnym varunkam (dziela prykładu ū kurej-karmazyna):

1. *U budovie cieľa:* pavinnny mieć pravilnu formu, być silnymi, zdarovymi i mieć vyraznyja formy płoci (kuračka ci pieňnik). Apierańnie jhraje tut rol druharadnju. Nie pakidać na plem kurej chvorych, choć-by j vykazyvali najlepszyja typovya formy.

2. *Rasa:* mohuć być rasy miasnoj i niasuščaj. Adnahodni pieňnik važa 3 z pałavinaj klhr., dvhuhadovy — 4 kihr. Kuračka adnahodniaja 2 z pałavinaj klhr., dvhuhadovaja — 3 klhr.

3. *Apierańnie* pavinnna roūna prylahać da cieľa, być bliskučym, čyrvonym,* a kali budzie ciamniejsym, dyk heta nia škodzić. Padpierje pavinnna być tak-ža čyrvonaje, nia čornaje, papialastaje abo bieļaje. Adcienki čyrvonaha koleru mohuć być. Krylle pavinnna być mocna čornaje, tolki z adnaho boku. Chvastavoje pierje čornaje z metalovym loskam. Pažadanaje taksama čornaje pierje na šyi. Usto pierje pavinnna mieć losk — być bliskučym, byccanı pakrytyja lakam; pierje matovaje aznačaje, što kuryca słaba zbudavanaja.

*) mova tut ušciaž ab kurach-karmazynach.

най, дык прывучаньне можа адбыць значна хутчэй.

Захоўвуючы ўсе асъцярожнасьці, можна стасаваць вельмі рознадыня пашы і выдайнасьць малака ані на крыху ня зъменышыцца, а пры некаторых нават падыймеца. Але асъцярожнасьць заўсяды павінна быць на першым месцы. З. К.

4. *Forma j budova:* kuryca pavinnna zboku mieć vyhjad prostakutnika (čatyry baki), a nia trykutnika. Ale nia znača, kab kuryca takaja mieła vyhjad prostakutnika da-kładnaha, davoli budzie, kali jejnaja forma budzie da prostakutnika zblizana. Važnaje, kab byli šyrokija hrudzi j zadok. Nia moža być karotki mastok, hrubaja hałava, karotki kryž i hrubyja košci (h. zv. ordynarny typ). Chrost pavinen być nia wielmi zadziorty ūvierch i nie pavinnny być za doūhija nohi. Kiepskija byvauć kury, jakija majuć formu klubka. „Portki“ na nahach pavinnny vidacza z-pad pierja, taksama j haleń. Ahulnaja pastava pavinnna być peūnaja siabie (hordaja), kryž daūhi, nie harbaty.

5. *Nohi:* „Lampasy“, h. zv. čyrvony pajas na nazie nia jośc blahoj prymietaj, z-nadvorku nohi pavinnny być žoūtyja abo hetak zvanaha cialistaha koleru. U kurački ūska pavinnna dobra prylahać i husta pakryvać nohi, koleru žoūtaha, nie cialistaha (bladniejuć nohi ad nosnaści).

6. *Hrebień:* Najlepš, kali maje piać zuboў i pakryvajecca z linijaj hałavy. Kali zadziorty — kiepska. Nie mały i nia wielmi vialiki. Mały hrebień heta aznaka, što kury poznana dašpiavajuć i byvauć mienš płodnymi. U kurački hrebień pavinen być roūny, bliskučy, dobra ražvity. Hałava pavinnna być małaja, i kali hladzieć z pieradu — uviersie zvužanaja. Hrebień nia žvisaje na bok, a byvaje vyprastavany, nie razdvojeny i nie pamorščany na padobnaść kvietki.

7. *Aznaka płoci:* Čym chutčej paznajem, jakoje kuraniot jośc kuračkaj, a jakoje pieňnikam, tym lepš.

8. *Vočy:* pavinnny być brunatnyja, navat čyrwanavatyja. Bielyja ci šeryja vočy, abo rabyja — u kurycy niepažadanyja, a ū pieňnia — prosta niedapuścimyja.

9. *Dziuba:* pavinnna być žoūtaj, častkava rahavata brunatnaj. U dobra niasuščych kurej dziuba z časam stanovicca świątlejšaj.

Kuraniaty. Aznaki płoci: tyja, što chutčej apieryvajucca, heta kurački, a paźniej — pieňnik. Tyja kuraniaty, što chutčej rastuć, pakidajem na plem.

Vybar pavinen išci ū kirunku:
1. jakija kuraniaty chutčej dašpiavajuć;
2. jakija chutčej apieryvajucca,
3. brać na plem ad najlepšych kurej niasuščych, z dobrymi prykmetami rasy.

Apieryvańnie: Letašnija kurački, jakija apieryvajucca ū hetym hodzie, mohuć być dobrymi noskami i ich treba vysaka canič. Ale ab hetym najlepš moža skazać kantrola nosańci.

(„Сіль. Госп.“).

Што чуваць на съвеце

Што дзеецца ў Саветах?

Гэта пытанье нязморна мучысягоныня ўесь съвет. Спачатку людзі дзіваваліся як можна, каб так дакладна й хутка „чысьцілісі“ высокія й найвышэйшыя камуністычныя тузы. Калі-ж гэта чыстка пачалася адбывацца ўжо не адзінкамі, але дзесяткамі, дык съвет неяк быццам аслупеў і.. прывык да гэтага, як да рэчы зусім звычайнай. Газэты пішуць, што Сталін „чысьціць“ ком-партию на тое, каб у надыходзячых выбарах не пралез ніводзін чалавек, які пасъмеў-бы хоць паўсловам заікнуцца проціў сучаснага ладу ў Саветах. — З паміж агульнага мора гэтых жудасных падзеяў выбываюцца на верх такія факты, як пакушэнне на жыцьцё Жданава, наступніка Кірава, які быў так-жэ забіты ў Ленінградзе. Арыштаваны ўжо быццам б. камісар асьветы Бубноў і б. камісар земляробства Якаўлеў, якія праводзіў колектывізацыю савецкага сяла. Вялікае так-жэ зьдзіўленыне выклікала анагдай тое, што адкліканы быў анагдай з становішча камісара юстыцыі Антонаў-Овсеенка, які быў найбліжэйшым супрацоўнікам Леніна й Троцкага, і які адыграў рашающую роль у першых днёх рэвалюцыі да залічайся да найбольш заслужаных пасярод бальшавіцкай „старой гварды“. Пасълья перамогі рэвалюцыі Антонаў працаваў доўгі час у савецкай дыплёмацый: ён між іншым быў паслом у Празе, Варшаве, а апошнім часам у Каталёніі (Гішпанія). Па павароце з Каталёніі Антонаў нядайна толькі быў назначаны камісарам спрэвядлівасці. Раптоўнае адкліканыне яго з гэтага становішча насывае людзям падазрэнне, што ён папаў у „ніласку“ і хто ведае, ці ў яго не чакае якісць „паказацельны“ працэс, які ў Саветах канчаецца разстрэлам або... сасланьнем у Сібір.

Нямеччына дамагаеца калёніяў.

Прайграўшы сусьветную вайну Нямеччына асталася без заморскіх калёніяў, скуль магла-б прывозіць патрэбны для свайго промыслу сырэц. Нястачу гэтага сырца нямецкі промысел адчуваў зразу пасълья вайны. Але больш яшчэ адчувае ягоную нястачу сягоныня, калі пра-мысловае жыцьцё вельмі ажыло. Тому адзысканыне страчаных пасълья вайны калёніяў сталася для сяньняшняй Нямеччыны пытаньнем жыцьця й съмерці, асабліва ад таго часу, калі стала ясным, што „Імкненіне на Ўсход“ („Drang nach Osten“) трэба, прынамся да часу, калі ня прыпыніць, дык прыхва-ваць. — Дамаганыне звароту калё-

ніяў узрасло ў Нямеччыне асабліва пасълья нядайней візиты ў Нямеччыне італьянскага дыктатара Б. Муссолініга, які так-жэ публічна выказаўся за тым, каб Нямеччыну абдараўцаў калёніямі коштам.. Францыі й Англіі. Нямеччына за „моральную дапамогу“ Італіі вельмі ўдзячна. Газэты прыпамінаюць прыгэтым, што пасълья сусьветнай вайны Англія атрымала колёніяльнага аштару 2.620 тыс. кв. кіламетраў з 9.335 тыс. населеніцца, а Францыя — 992 тыс. кв. кіл. з 4.325 тыс. населеніцца.

Проціў Комінтэрну.

Комінтэрн гэта міжнародная камуністычная арганізацыя, якая мае па ўсім съвеце свае аддзелы. Афіцыяльна процікамінтэрнаўскі дагавор год таму назад заключылі паміж сабой Нямеччына й Японія. У першых днях лістапада сёлета да гэтага дагавору прыступіла Італія, падпісваючы адпаведнюю ўмову ў Рыме. Усе ўчастнікі й становінкі гэтай умовы кажуць, што яны гэта робяць у імя ўтрыманья міру. Незалежныя-ж газэты пішуць, што гэтак тлумачыць завязаныне новага дагавору можна было-б тады, калі-б Комінтэрн ці проста бальшавізм быў адзінай небясьпекай міру. Дзеля таго аднак, што так ня ёсьць, ды што мір у няменшай меры загрожаны і фашизмам, дзеля гэтага расшыраны проціўкомінтэрнаўскі дагавор, замест быць аружжам міру, можа стацца аднабокім аружжам захопніцкага фашизму.

Гітлераўцы панамі Гданску.

Хоць уся ўлода ў Гданску, які афіцыяльна лічыцца „вольным“ і ад Нямеччыны незалежным местам, фактычна даўно ўжо была ў руках гітлераўскай партыі нацыянал-сацыялістаў, то аднак да апошняга часу была там сякая такая магчымасць існаваньня й працы і партыяў іншых. Лік гэтых партыяў з часам усё меншаў, аж нарэшце ў апошніх днях кастрычніка гітлераўская ўлада аканчальнай развязала апошнюю апазыцыйную партыю каталіцкага Цэнтра. А ўслед за гэтым Гданскі Сэнат (уряд) абвесьціў закон, які на будучыню на аштары „вольнага места Гданск“ забараняе арганізаваць ўсякія новыя палітычныя, ад гітлераўцаў незалежныя, партыі. Гэтак адным узмакам гітлераўцы ў Гданску ачысьцілі сабе дарогу ня толькі на сягоныня, але й на будучыню. Куды яны па гэтай дарозе пойдуть, згадаць ня трудна. Кракаўскі „ІКС“ піша выразна: „Трэба сцьвердзіць, што Гданск апанаваны Бэрлінам. Нам (палякам — рэд.) асталіся

сягоныня толькі запэўненыі на паперы... Нацыянал-соцыялістичная партыя апанавала ўсё.“ Гэтак самі палякі ацэніваюць палажэньне Польшчы ў Гданску, які афіцыяльна да сягоныня ўшчэ залежа ад Польшчы.

З Гішпанскіх палёў.

Пасълья ліквідацыі падночнага фронту, уся сіла падстанцкага войска, разам з нямецкім і італьянскім „дабравольцамі“, съкіравана прыці Каталёніі і Мадрыту, пад съценамі якога йдзе бой ужо другі год. Чым усё кончыцца—згадаць трудна. Тымчасам-жэ на ўсе допыты гэтак званага Камітэту неінтэрвэнцыі, каб прынамся адклікаць з пляцу бою чужыя „дабравольныя“ войскі, абедзве староніы адказваюць, што будуць біцца да астатака.

Карыстайце з восенскіх і зімовых доўгіх вечароў, каб даведацца аб лепшых способах гаспадаркі і жыцьця. Памоцнымі да гэтага могуць быць наступныя кніжкі:

1. Klimovič Ad. inž.: *Ziemlarobskaia čytanka*, č. I. Zborník staciej ab haspadarcy polnaj, damovaj, žyviolahadoüli, małacharstvie, pčalarstvie, rybactvie, lašnictwie i h. d. Bačyn 144. Cана 75 hr.

2. Klimovič Ad. inž.: *Leki na ździeki*. Paršlarny narys kooperatyvaj samopomocy. Bač. 32. Cана 20 hr.

3. Зеленскі В.: *Ботаніка*. Падручнік дзеля пазнаньня жыцьця ўсіх нашых расліннаў (дрэваў, траваў, кветак, грыбоў і г. д.). Бач. 159. Цана 1 зл.

4. Turonak B. dr.: *Nygijena ūzhadavańna dziciaci*. Hałojnuja pravily zdarowaha žycia. Bač. 40. Cана 15 hr.

5. Пачопка Я.: *Малочная парова*. Як выбраць, карміц і даглядаць. Бач. 84. Ц. 75gr. Бач. 31. Цана 60 gr.

6. Пачопка Я.: *Як выбраць добрага кана*. Бач. 200. Цана 2.50 зл.

7. Пачопка Я.: *Пчолы і як вадзіць іх у рамовых вулльх*. Бач. 200. Цана 2.50 зл.

8. Малышэў Н.: *Фізіолёгія і анатомія чалавека*. Як пабудавана людзкое цела і як працуе ягоны арганізм. Бач. 120. Ц. 1 зл.

9. Лункевіч В.: *Закон жыцьця сирод жыўёлаў і расціці*. Бач. 53. Цана 60 gr.

10. Крывіцкі Й. Выкачка: *Як палепашыць пескавую глебу*. Бач. 24. Цана 20 gr.

11. Karalenka M.: *Majovy chrušč i sposaby baraćby z im*. Bač. 12. C. 10 hr.

12. Hrynkiewič dr. dr. St. i J.: *Rady chvorym i zdarovym*. Ab zaraznych i innych chvarobach. č. I. Bač. 119. Cана 50 hr.

13. „Samapomač“, hadavik 1932-33 C. 3 zl.

14. " " 1934 Cана 3 "

15. " " 1935 " 3 "

16. " " 1936 " 3 "

Хто выпісвае за раз больш як на 10 зл., той за перасылку ня плаце. Хто выпісвае на менш, той павінен да кожнай залатоўкі вартасці кнігі дадаць яшчэ 15 грошоў на перасылку. Найтней выпісваць перасылаючы гроши наперад, бо за „zaliczeniem“ пошта дарахоўвае ўшчэ даплату асобную. Хто аднак хацеў-бы выпісаць кнігі за за zaliczeniem, той мусіць наперад прыслаць найменш траціну варасыці заказу. Без задатку заказы ня выконвуюцца.

Усе заказы на пералічаныя і ўсякія іншыя кніжкі і часапісы хутка выконвuje

**Беларуская Кнігарня
«ПАГОНЯ»**

Вільня, Завальная 1.

У нас і ў суседзяў

Беларускае жыцьцё.

— Памятнік Ядвігіну Ш. быў адчынены й пасъвянены ўрачысту дні 2 лістапада сёл. на Віленскіх могілках Росса пры многалічным учасці беларусаў як з Вільні, так і дальшых нават паветаў, як Свянцянскі, Лідзкі, Валожынскі і нават Стакеўскі. Прамову пры памятніку сказаў, сам памятнік адкрыў і пасъвяціў ведамы беларускі дзеяч Кс. Адам Станкевіч. Пасъля адчыненьня памятніка адбылася ўрачыстая Акадэмія ў чэсьць Ядвігіна Ш. у залі Б.Н.А. (Завальная 1), на якой адпаведны рэфэрэт прачытаў мір. Я. Шутович, рэдактар „Калосся“. На гэтай-жа Акадэміі ўрыйкі з творчасці Ядвігіна Ш. вельмі прыгожа дэкламавала студ. Чарнэцкая. — Гаспадаром усіх гэтых урачыстасцяў была рэдакцыйная калегія „Шляху Моладзі“, заходамі якой, пры дапамозе ўсяго беларускага грамадзянства, і быў паставлены сам памятнік. Беларускай моладзі слава!

— Падзяка. Беларускі Нацыянальны Камітэт, як ведама, выслаў на рукі Прэзыдэнта Чэхаславацкае распублікі спачуванье ўсюму чэскаму Народу з прычыны съмерці Прэзыдэнта Асвабадзіцеля М. Масарыка. Аналагай Бел. Нац. К-т атрымаў ад Прэзыдэнта пісьменнае пацверджанье і пядзякую.

— Спынілі дзейнасць. Ум-цы каstryчніку сёлета польскія адміністрацыйныя ўлады спынілі дзейнасць у прыграñчай паласе Беларускае Нацыянальна-Сацыялістычнае Парты.

— Свяшч. А. Каўша перамясяцілі ў другі прыход. Ведамы беларускі дзеяч а. Александар Коўш, апошні гады быў настаяцелем у праваслаўным прыходзе ў Ласіцы (Пастаўскі павет). Гаварыў ён там казанын пабеларуску і здабыў у народзе славу. Камусці аднак гэта не падабалася і а. Каўша перамясяцілі ў другі глухі прыход...

— Новы беларускі духоўнік. 17 га каstryчніка сёл. ў Вілове атрымаў съвячэнні на каталіцкага духоўніка ўсходняга абраду малады беларус Леў Гарошка, які сёлета кончыў вышэйшыя навукі заграніцай, у Аўстріі. — Многая лета!

— Лекцыя аб бел. кніжцы. 21.X.37 г. у Вільні ў будынку юніверсітэцкай бібліятэкі, на паседжанні Саюзу Польскіх Бібліятэкароў грам. М. Пяцюкевич прачытаў рэфэрэт на тэму: „Беларуская кніжка ў межах Рэчыспаспаліт“; у якім даў гісторычна-статыстычны агляд беларускіх друкарый, выданых у нашым краі ад пачатку беларускага адраджэння да 1926 году. Зацікаўленыне рэфэрэтам было вялікае, аб чым съведчыў лік прысутных і доўгая рэчовая дыскусія.

— Тарашкевіч знойшоўся. Па Вільні хадзілі ў партыя слухі, што быццам Тарашкевіч, б. павадыр „Грамады“ і „Змаганьня“ пападаў у няляску Сталіна. Апошнім часам „Chr. Dumka“ падала вестку, што Тарашкевіч ужо на Сыбіры, у Іркуцку. Гэтая доля спаткала „Варашылаўская стралка“.

У Літоўцаў.

— К. Сташыса засудзілі. Як мы паведамлялі, Віленскі Акружны Суд судзіў Старышню б. Літоўскага Нацыянальнага Камітету К. Сташыса. Справа цягнулася два дні: 5 і 6 лістапада. Присуд быў прачытаў 9 лістапада. На моцы гэтага прысуду К. Сташыса быў засуджаны на 1 год турмы і на заплачэнне 10.000 зл.

штрафу. Усе палітычныя абавіненіні Суд адкінуў як недаказаныя і судзіў толькі на падставе закону аб дэвізах (аб абаронце грашмі ў чужой валюце). Баранілі падсуднага чатыры адвакаты, якія заяўлі, што прысуду на прыймаюць і адкікаюцца ў Суд Апеляцыйны. Адкінуўся і прокурор. Да суду ў апеляцыі падсудны звольнены пад залог 10.000 тыс. злотаў.

У Паллякоў.

— Свята Незалежнасці 11 лістапада сёлета ў Польшы адходзіць урачыста. Міністэрства вайны закліпа ўсе арганізацыі моладзі, каб супольна прынялі ўчастце ў съвяткаванні. Эндэцкія арганізацыі аднак ад гэтага адмовіліся, засланяючыся рознымі прычынамі. Сымоніца з іх цяпер, што „ня любяць съціску“.

— Хлопаты ОЗН-у. З усяго відаць, шо ОЗН ня мае шчаслівай руکі ў сваіх працы. Вазначыўся разнобой на толькі ў нізах, але і ў „вярох“. 24.X. настала зъмена шэфа штабу (у ОЗН-е ўсё робіцца на вайсковы лад): на месца ўступіўшага палк. Кавалеўскага быў назначаны палк. Вэнда. Сам-же палк. Коц заяўлі, што зъмены пойдуць яшчэ далей. Тым часам пазальніны быццам ў канцэлярыях ОЗН-у. Ужо нейкі час хадзілі чуткі, што палк. Коц хоча арганізуваць свой клуб у Сойме і Сенаце. Дзеля гэтага ён вёў даўгі пераговоры з маршалам Сойму Царам, а на 8 г. м. быў склікаўшы ў Варшаву 120 паслоў і сэнатораў. Газэты пішуць, што ўсе гэтыя заходы Коца кончыліся няудачна.

— У помач палк. Коцу. 30 лістапада ў прызыдыюме Рады Міністрав у Варшаве адбылася спэцыяльная нарада польскіх дзеячоў легіёнавых і пастананікі (P.O.W.). Аб чым на гэтай нарадзе гаварылі і што пастанавілі — польскія газэты нічога чамусці ня пішуць. Ведамы толькі, што нараду адчыніў палк. А. Коц, што гадзінную прамову меў пасъля гэтага маршал Сыміглы-Рыдз і што дэбатаў някіх ня было. — Загранічныя газэты пішуць, што на гэтай нарадзе была мова аб усеноадным паразуменіні. Маршал Рыдз-Сыміглы быццам заяўлі, што ён даў падтрымлівае канцепцыю палк. А. Коца.

У Украінцаў.

— М. Лысэнко — першы вялікі украінскі музыка памёр у 1912 годзе 6 лістапада ў Кіеве. Сёлета ў гэты дзень мінула 25 гадоў ад гэтага часу. Украінцы на ўсім свеце гэты дзень урачыста съвяткавалі, прыпамінаючы кім быў і што для Украіны зрабіў гэты заслужаны чалавек. — Мікола Лысэнко радзіўся ў Палтаўчыне як патомак казацкага роду. Характэрна, што хоць да музыкі меў вялікі нахіл з моладысці, то аднак на гэту дарогу адразу не пайшоў: ён спачатку кончыў фізыка-матэматычны факультэт Кіевскага ўніверсітэту, пасъля служыў калыкі год як міравы пасрэднік і тады толькі вярнуўся да музыкі. Кончыўшы консерваторыю ў Лейпцигу і спэцыяльную студы ў Пецярбурзе ў Рымскага-Корсакава, Лысенко ўсе сілы прыложыў да зборанняй апрацоўвання украінскіх песьняў народных, якіх выдаў 6 тамоў па 40 песьняў у кожным. Побач з гэтым Лысенко даваў музычную апрацоўку да забыткай старога (напр. „Плач Ярославны“ з „Слова аб Палку Ігарэве“) і сучаснага („Кобзар“ — Т. Шевчэнкі) пісьменства. Чынным быў

Лысенко ѹ іншых формах творчасці: ён пісаў опэры („Тарас Бульба“, „Сафо“, „Різдвяна ніч“, „Чарнаморцы“ інш.), опэрэты („Наталка Палтавка“), фортэпіянныя сюіты, рапсоды, сонаты, фантазіі, полёны, вальсы і гавоты. Урэшце Лысенко быў і агульна признаным педагогам, вядучы ў Кіеве сваю „Музычна-драматичную школу“. Лысенка-ж ёсьць аўторам і ведамага „Заповіту“ на слова Т. Шевчэнкі. Гэтая шырокая дзейнасць Лысенка была магчымай дзякуючы таму, што ён быў чалавекам на толькі высокіх здольнасцяў, але ѹ ня меншай агульнай культуры ды жыццёвага досьледу.

На паховінах Лысенка ў Кіеве ў 1912 г. съпявалі хор з 1.000 асоб.

— Журналісты украінскія на Агульным Сходзе 24 каstryчніка сёл. выступілі „у абароне права свабоднай і паважнай крэтыкі публічных адносін і ўсіх грамадзкіх звязішчаў у дзяржаве“, запраўствавалі „проці ўсякай спробы абмежываць гэта право“, ды ўрэшце асабліва падчыркнулі, што „цэнзурным забаронам не павінны паддяляць творы украінскіх клясыкаў, якія ўжо належалі да гісторыі літаратуры“ (паводле „Гром. Голос“).

— „Просвіта“ на Закарпацьї (у Чэхаславаччыне) 17 каstryчніка ладзіла свой зъезд у м. Ужгород. Гэты куток краю дагэтуль быў апанаваны расейцамі. Цяпер аднак народ пачынае ўсвядамляцца ѹ гарнунца да родных арганізацый украінскіх. Зъезд 17.X. быў гэтага мэцэнатаўскім прыкладам. Участнікі зъезду маширавалі праз места праз дзве гадзіны. У зъездзе брала ўчастце 350 сёл, якія выслалі на зъезд колькідзесят тысяч дэлегатаў.

Усячына.

— Ст. Казура нагароджаны. Ведамы кампазытар Ст. Казура, які гарманізаваў і колькі песьняў беларускіх, дастаў анатдай нагароду за пашыраныне ѹ Польшчы культуры народнай песьні.

— Зъмены календара ѿ будзе. Ліга Народаў мела ўсякі зъмену календара. Супроць пададзенага праекту выступілі аднак Ватыкан і жыдоўскія рабіны. Таму справа зъмены календара ўзноў на нейкі час адложана.

Купляйце і выпісвайце!
БЕЛАРУСКІ АДРЫЙНЫ КАЛЕНДАР
на 1938 год

Цена 1 экзэмпляра 50 грашоў,
з перасылкай 75 гр.

Беларуская Кнігарня „Пагоня“: Вільня, Завальная 1.

„Самапомач“ выходзіць 10 і 25 кожнага месяца.

ПАДПІСКА на „Самапомач“: да канца году — 3 злоты, пачатковы чумар 30 грашоў. Пры выпісванні на адзін адрэс прынамся 5-цёх экзэмпляроў — па 2 зл. за нумар на цэлы год (аднажды за год, за 10 шт. — 15 зл.). Цены абвестак паводле ўмовы. Грошы перасылаць „разрахунковым пераказам“ на картотэку № 40. Усякія пісьмы адрэсаваць у рэдакцыю: Вільня, Палацкая 9—4.

Рэдактар Інж. А. КЛІМОВІЧ.

Беларуская Кнігарня, Ф. Скарыны ў Вільні: Завальная 1.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“

